

# Вогненныя вёсны.

Памяці спаленых фашыстамі



## АДНА СА 106

У Любель-Полі Пінскага раёна адкрылі абноўлены помнік 22 сакавіка, у дзень памяці спаленых вёсак. На жалобны мітынг прыйшло шмат людзей, сабраліся прадстаўнікі ўлады, грамадскасці, моладзі. Памяць нявінных ахвяр фашызму ўшанавалі хвілінай маўчання. У кароткіх промовах нагадалі пра страшную сутнасць вайны і каш-

Івана... Надзея Антонаўна пабегла ў бок цяперашнія бетонкі з малымі дзецымі. Самы малы, амаль двухгадовы сын, быў у яе за плячыма. Беглі па балоце, рызыкуючы ўскочыць у багну, пад плач дзяцей і галашэнне старых. Яна потым доўга не могла асэнсаваць, як не заўважыла, што дзіця ў яе вывалілася з фартуховага капшука, праста не адчула. А калі агледзела, ёй не далі вярнуцца астат-

жыхароў. І райвыканкам прыняў рашэнне паставіць новы памятны знак на месцы таго, што пачаў разбурацца. З мінулай восені вяліся работы. І вось за кошт раённага бюджету і спонсараваў узвядзеная пліта з барэльефам твараў людзей, асуджаных на смерць. З другога боку нанесены імёны.

НАВЕДВАЮЦЬ ШКОЛЬNIКІ  
І ЭКСКУРСАНТЫ

# «ЖЫІ МОЛЯЦЬ

Сённяшні аповед пра вёскі з Палесся, якія былі знішчаны карнікамі ў 1943 годзе. (тін)  
Мемарыяльныя знакі ў іх памяць абноўлены сёлета. Землякі не забываюць ахвяр той вайны, знаходзяць сродкі, каб годна падтрымліваць памяць.

у Пінскім раёне былі спалены хаты і знішчана насельніцтва каля 60 вёсак. Дзве вёскі — Сёменча і Праходы — не адрадзіліся. Адной з самых трагічных старонак вайны стала гісторыя Любель-Поля. Вёску цпер называюць сястрой Хатыні. Як і Хатынь, Любель-Поль знішчай 118-ы карны батальён шуманшафта — калабарацыянісцкое падраздзяленне ахоўнай паліцыі. Тады загінулі 105 жыхароў Любель-

які паставілі амаль 60 гадоў таму. Імёны перанеслі на новую куб-аснову, якую абклалі плітамі з чорнага мармуру. На рэканструкцыю мемарыяла былі накіраваныя гроши, заробленыя працаўнікамі раёна на рэспубліканскім суботніку, пайшлі частковая сродкі з бюджету Асновыцкага сельвыканкама, а таксама спонсарская дапамога.

— Мітынг, які адбыўся падчас адкрыцця мемарыяла, стаў пачат-

Іамяць нявінных ахвяр фашизму ушанавалі хвілінай маўчання. У кароткіх прамовах нагадалі пра страшную сутнасць вайны і каштоўнасць міру. Для таго і ставяцца помнікі, каб не забываць і не дапусciць. Ніколі.

Прайшло ўжо больш за 75 гадоў, як карнікі ў адзін дзень за нішто знишчылі жыхароў вёск Любель-Поль і суседній Вулькі Гарадзішчанская. Памяць пра трагедыю жыве ў ваколіцы. Аўтару гэтых радкоў пра падзеі расказаў некалькі гадоў таму выхадзец з тутэйшых мясцін Іван Каржаневіч.

Ён ведае страшную гісторыю ад сваіх бацькоў, дзядоў і бабуль. Бацькі таксама ведалі найбольш з расказаў бацькоў. Адным словам, немцы стаялі ў суседній Вульцы. Наўкола лясі і балоты, партызанскі край. Адзін з вайскоўцаў-акупантаў, які быў у дазоры, заўважыў рух, увязаўся ў перастрэлку з партызанамі. Гэтага хапіла, каб падпісаць смяротны прыгавор абедзвюм вёскам. Людзей вялі ў Любель-Поль і з Вулькі, усіх зганялі ў хлеў на сядзібе Антона Жылевіча, дзеда Івана Каржаневіча. У нейкі момент сляянне зразумелі, што гэта іх апошняя дарога, і вырашылі ўцякаць. Хто пабег у бок цяперашніх шашы, застаўся жыць: акунант, які стаяў там, страліў уверх, даваў людзям выратавацца. Хто выбраў супрацьлеглы напрамак, таго дагнала куля. Астатніх спалілі ў хляве. Калі загарэўся агонь, людзі рынуліся ў дзвёры, іх сустракалі кулямётным агнём. Толькі адна дзядучынка Таццяна Пронька, калі яе зблізілі з ног, упала і праляжала пад целамі, аж пакуль не сціхла. Яна ў тым пекле засталася жывой. Адна са 106 ахвяр.

## ВЫПАДКОВЫЯ МАСКВІЧЫ

Бабулі Івана Каржаневіча ў той страшны дзень таксама пашанчавала выжыць, інакш не было бы

як не зауважыла, што дзіця ў яе вывалілася з фартуховага капшука, праста не адчула. А калі агледзела, ёй не далі вірнуцца астатнія: «Сама загінеш, а ў цябе яшчэ шасцёра дзяцей!» Так і сядзела ў скованцы, пакуль у вёсцы ўсё не заціхла. Потым пайшла назад шукаць сваё дзіцяцтва і знайшла яго! Па плачы. Дзіва, што не загінула ў балоце, што не з'еў які звер, якога тут заўсёды было процъмам. Малога выратавала, сямёра дзяцей выгадавала.

Былі і выпадковыя ахвяры, як, напрыклад, дзяўчына масквічка, якая гасціла ў сваякоў. Яна прыехала раней, ды затрималася ў вёсцы. Яе жаніх прыехаў пазней, думаў, пазнаёміца са сваякамі ды вяртатаца назад. Яны ўжо збіralіся ў дарогу, але наступіла 22 чэрвень, выехаць у Маскву стала немагчыма, так і пробылі тут да 1943 года і згарэлі ў тым самым хляве...

Чаму іх пахавалі асобна, а не разам з іншымі вяскоўцамі на могілках, цяпер дакладна ніхто не скажа, ды і німа каму сказаць. Але пахавалі тут, недалёка ад месца гібелі, дзе зарас разросясі бяз. Старшыня сельскага Савета Валерый КИРЫЛКА раней і сам не ведаў пра гэтае месца, бо сціллы, напаўразбураны помнік быў поўнасцю скаваны ад вачэй зараснікам. Старожылы паказалі яго кіраўніку мясцовай улады. Зараз і яго прывялі ў парадак, лішніе кустоўе ды бур'ян прыбрали, сціллы абеліск падправілі ды пафарбавалі.

У кожным доме тут была свая страшная гісторыя. Хаты карнікі не спалілі, бо некуды спяшаліся... На месцы трагедыі быў устаноўлены абеліск у 1963 годзе, яго карэнным чынам аднавілі ў 1990-м. Яшчэ людзі самі пабудавалі невялікую капліцу, дзе ўспаміналі ахвяр. Вёска пакрысе адраджалася, памяць падтрымлівалі. Але апошнім часам у Любель-Полі засталося зусім нямнога

буку нанесены імены.

## НАВЕДВАЮЦЬ ШКОЛЬНІКІ І ЭКСКУРСАНТЫ


Як расказаў карэспандэнту начальнік аддзела ідэалагічнай работы і па справах моладзі Пінскага райвыканкама Юрый БУШЫК,

знішчаў 118-ы карны батальён шуцманшафта — калабарацыянісцкое падраздзяленне ахоўнай паліцыі. Тады загінулі 105 жыхароў Любель-Поля і суседній Вулькі. Іх імёны, а таксама 13 аднавіяскуюцца, якія загінулі на франтах і ў партызанскіх атрадах, пазначаны на помніку,

жыцкага сельвыканкама, а таксама спонсарская дапамога.

— Мітынг, які адбыўся падчас адкрыцця мемарыяла, стаў пачаткам вялікай асветніцкай работы на гэтым месцы, — працягвае Юрый Бушык. — Мы пастаўлі задачу наведаць Любель-Поль усім школам раёна, асабліва вучням старшых класаў. Яны рэгулярна прыязджаюць сюды на экспкурсіі, каб на месцы спрычыніцца да вывучэння гісторыі свайго краю, каб даведацца пра рэальныя факты генацыду і ацаніць такім чынам разбуральныя і нечалавечыя маштабы фашизму. Пасля экспкурсіі мы заўважаем, як літаральна на вачах сталеюць старшакласнікі, заўважаем па тым, якія пытанні яны задаюць, якія дыспуты, абмеркаванні потым ладзяць на класных гадзінах і ўроках гісторыі. У архівах знайшліся дакументы — пратаколы апытання сведак трагедыі, якія праводзілі камісія па расследаванні злачынстваў фашизму. Гэтыя дакumentы таксама выкарыстоўваюцца на рабоце з моладзю. Трэба наганяць тое, што ўпушчана ў патрыятычным выхаванні, і найлепшы спосаб — выхаванне гістарычнай памяццю, што і назіраем.

Не толькі школьнікі наведваюць памятную мясціну. За гэты час калі мемарыяла спыняліся дзясяткі групп удзельнікаў аўтапрабегаў, іншых мерапрыемстваў, экспкурсантаў па месцах баявой славы і наведвальнікаў славутасцяў раёна. Скажам, энергетыкі ладзілі аўтапрабег і ўключылі Любель-Поль у свой маршрут. З іх узялі прыклад калегі з іншых арганізацый. А калі прафсаюз медыкаў арганізоўваў спартыўна-турыстычны выезд выхаднога дня, яго ўдзельнікі па дарозе збочылі на тры кіламетры і ўсклалі кветкі да помніка. Вось такія праявы пашаны выглядаюць вельмі важнымі.



Пратакол апытання сведак трагедыі Любель-Поль 1944 года.

# Нельга забыць

паселішчай прысвячаецца

## І памятай» — Любель-Поль і Задуб'е



У ХОДЗЕ  
ПРАКУРОРСКАЙ ПРАВЕРКІ  
Старшы памочнік Пінскага

у якім пражывалі этнічныя палякі.  
У гады вайны сяло Праходы спалілі. Паводле слоў бацькі, засталося талы з вёскі пяя памы. Паспя-

прыкладна за 5 кіламетраў ад Чамярына. Яны была хутарскага тыпу, складалася з асобных домаў-уладанняў. Зараз да таго месца, дзе знаходзілася Семенча, нельга нічым дабрацца. З Чамярына туды вядзе дарога праз раку Ясельду, але мост даўно прыйшоў у непрыдатнасць, а тэрыторыя даўно зарасла. У пачатку вайны, у 1941 годзе, нашу тэрыторыю занялі нямецкія войскі. Адначасова сталі арганізоўвацца партызанская атрады. І мой брат актыўна су-працоўнічаў з партызанамі. Эта стала вядома паліцаем, кантролю якіх знаходзілася ў Парэччы. І майго бацьку выклікалі туды на попыт. Але па парозе яго прыпы-

### Задуб'е гарэла двойчы

На стыку Пінскага, Лунінецкага і Ганцавіцкага раёнаў пасярод лясу ёсьць Задуб'е. Эта адна з вёсак Ганцаўшчыны, якая была спалена фашистамі. Як расказала стараста вёскі, загадчыца Задубскага клуба-бібліятэкі Ірына ВАЛАСЮК, перад вайной тут пражывала амаль паўтысячы чалавек. Задуб'е палілі двойчы: 29 снежня 1943 года і 28 красавіка 1944 года.

У пачатку 2000-х вучні мясцовай школы разам з настаўнікамі правялі карпатлівую работу па аднаўленні гісторыі сваёй вёскі, хадзілі па дварах, запісвалі расповеды відавочцаў (тады яшчэ жылі

не здолела я захаваць і нованараджанае дзіця). Так усю маю сям'ю адняла праклятая вайна».

Ёсць тут шчымлівія ўспаміны Канстанціна Валасюка і іншых вяскоўцаў. Тыя жыхары Задуб'я, якія выжылі, капалі ў лесе зямлянкі, хаваліся там. Многім гэта дазволіла выратавацца. Бо праз чатыры месяцы карнікі зноў наведаліся ў вёску, папалі і знішчылі тых, хто застаўся. Такім чынам, за два разы спалілі 149 дамоў і забілі 48 чалавек.

Этая падзея была зафіксаваная ў данясеніі партызанскай брыгады імя Куйбышава, якая захоўваецца ў раённым краязнаўчым музеі: «28.04.1944 з гарнізону на Малківарычы немці ў колгасні

## ПРАКУРОРСКАЙ ПРАВЕРКІ

Старшы памочнік Пінскага міжраённага прокурора Алена ГАРДЗЕЙКА расказала што ў ходзе работы па расследаванні заведзенай Генеральным прокурорам Рэспублікі Беларусь крымінальнай справы Пінскай прокуратурой прынамеры па захаванні гістарычнай памяці, у тым ліку пра факты знішчэння людзей і дамоў у 60 населеных пунктах Піншчыны.

Так аднаўлялі сумную гісторыю вёсак Праходы і Семенча. «Вывучэннем архіўных дакументаў, у тым ліку геаграфічных карт, якія адносяцца да перыяду сярэдзіны XIX — першай паловы XX стагоддзя, устаноўлена, што вёска Праходы размяшчалася паблізу цяперашняга Парэчча. У выніку супастаўлення архіўных і цяперашніх карт быў атрыманы геаграфічны каардынаты вёскі. Згодна з паказаннямі сведак, вёска была знішчана нямецка-фашисткімі захопнікамі і іх венгерскімі памагатымі.

З паказанняў сведкі С. «...У даўненны час паміж вёскамі Рудка і Парэчча была вёска Праходы. Яна стаяла бліжэй да Парэчча. У гады вайны Праходы былі спаленыя акупантамі. Пасля спалівання Праходаў агонь стаў распаўсюджвацца і на жылья дамы ў Парэчча... У спаліванні вёсак удзельнічалі «мадзьяры», г. зн. венгры... Пасля вайны Праходы не аднавіліся. Некаторыя дамы быўлі адбудаваныя, але іх уключылі ў склад Парэчча».

З паказанняў сведкі М. «...Я нарадзіўся на хутары Праходы, які знаходзіўся паблізу Рудкі. Мой бацька 1909 года нараджэння, быў родам з Парэчча. Бацька — франтавік, у час Вялікай Айчыннай вайны ваяваў у складзе Чырвонай Арміі, быў сапёрам, дайшоў да Берліна. З яго слоў ведаю, што побач з Парэччам было сяло Праходы,

у гады вайны сяло Праходы спалілі. Паводле слоў бацькі, засталася тады з вёскі два дамы. Пасля вайны тое, што было адноўлена, уключылі ў склад Парэчча...».

А вось месцязнаходжанне вёскі Семенча не было ўстаноўлена ў ходзе вывучэння архіўных карт. Пры

ра якіх знаходзілася ў Парэччи. І майго бацьку выклікалі туды на допыт. Але па дарозе яго прыпыніў знаёмы паліцай, сказаў варочацца дадому, забіраць сям'ю і ўцякаць. Выходзіць, папярэдзіў бацьку. Бацька вярнуўся, сказаў, што супраць вёскі нешта



Вёска Задуб'e.

гэтым у ходзе вывучэння архіўных дакументаў, у прыватнасці данянення сакратара Лагішынскага РК КП(б)Б сакратару Пінскага аблкама КП(б)Б 6 верасня 1944 года аб здзейсненых зверствах нямецка-фашисткімі захопнікамі ў перыяд акупацыі раёна, устаноўлена, што вёска Семенча размяшчалася на тэрыторыі Чамярынскага сельсавета.

У ходзе праведзенай работы былі ўстаноўлены і апітаны сведкі, якія валодаюць значайнай інфармацыяй па гэтым пытанні, у тым ліку і жыхарка названай вёскі. Устаноўлена, што Семенча размяшчалася на адлегласці прыкладна пяці кіламетраў на поўнач ад цяперашняй вёскі Чамярын, якая уваходзіць у склад Парэцкага сельсавета. У гады вайны вёска была поўнасцю знішчана ў ходзе карнай аперацыі.

З паказанняў сведкі 1939 года нараджэння: «...Я нарадзіўся ў вёсцы Чамярын, але ў хуткім часе наша сям'я пераехала ў Семенчу. Вёска Семенча стаяла ў лесе,

рыхтуеца. Усе жыхары пасля гэтага сабраліся і з'ехалі ў лес. А праз некаторы час у вёску прыйшлі салдаты са зброяй і спалілі... Помню, што аднавяскоўцы залаўлі на высокі дрэвы і бачылі, як гарыць сяло. Пасля гэтага наша сям'я засталася ў партызанах. Наш дом і юсу гаспадарку знішчылі, уратаваць удалося толькі адну карову. Вёску пасля гэтага не аднавілі... Магу дадаць, што нам пацанцавала, што папярэдзілі аб будучай расправе, і мы своечасова ўцяклі...».

— Нават гэтыя невялікія фрагменты сведчання датычна асобна ўзятых вёсак гавораць пра маштаб трагедый і размах генацыду на нашай зямлі, — адзначае Алена Гардзейка. — Пінскская міжраённая прокуратура правяла шэраг мерапрыемстваў, арганізавала тэматычныя выставы, якія ўжо наведалі сотні школьнікаў. На выставах прадстаўлены матэрыялы ў тым ліку аб трагедый вёсак Любелль-Поль, Праходы, Семенча, іншых населеных пунктаў раёна.

аднаўленні гісторыі сваеи вёскі, хадзілі па дварах, запісвалі расповеды відавочцаў (тады яшчэ жылі сведкі страшнай трагедыі). Паступова з іх успамінаў, якія беражліва захоўваюцца ў сельскай бібліятэцы, вымалёвалася страшная гісторыя карных аперацый. Асабліва крывавай аказалася першая расправа, бо людзі яшчэ не ведалі, не верылі, што так бывае, каб ні ў чым не павінных вяскоўцаў бязлітасна знішчалі. Засталіся успаміны Марыі Малышкі. Вось што яна расказала:

«Мне было 24 гады. Дома знаходзіліся я, муж, трохгадовая дачка Ганнанчака і сынок, якому споўнілася чатыры месяцы. У хату зайдлі немцы, загадалі мне ўзяць лапату, сякера і ісці ў вёску. Мужа не чапалі, бо ён і дачка ляжалі хворыя. Я ўзяла прылады, малога сына на руці і пайшла з немцамі. Па дарозе спрабавала адпрасіцца, казала, што цяжарная, што дома засталася малая, што муж хворы на тыф. Але мянэ нікто не слухаў. З іншымі сагналі на цэнтр вёскі. Людзей сталі сартаваць. Хто маладзейшы і на выгляд здаравешы, адводзілі ўбок для адпраўкі ў Германію, старых і дзяцей — у другі бок. Мы зразумелі, што нас, хто застаўся, расстраліяць. Відаць, так і здарылася б, але хутка падышлі танкі, з іх вылезлі мадзьяры. Іх афіцэр стаў пра нешта гаварыць з немцамі. Адзін наш аднавясковец, што разумеў па-німецку, сказаў, што мадзьяры дамовіліся, каб нас адпусцілі. І нас сапраўды адпусцілі.

Тым, каго вызначылі для адпраўкі ў Германію, сказаў ісці па хатах. Але многія дамы да таго часу гарэлі. Калі я падышла да сваёй хаты, убачыла, як яна дагарала. Разам з домам згарэлі мае муж з дачкой. Я сабрала іх костачкі ў скрынку і пахавала на могілках. Але на гэтым мае беды не скончыліся: хутка памёр і малы сынок, а потым, напакутаваўшыся,

захоўваеца ў раённым краязнаўчым музеі: «28.04.1944 з гарнізона Малькавічы немцы ў колькасці 80 чалавек спалілі вёску Задуб'e, забралі сакціну».

Землякі ўшанавалі памяць ахвяр вайны. У 1967 годзе на месцы аднаго са спаленых дамоў паставілі абеліск. А месяц таму побач з абеліском адкрыты новы памятны знак у памяць аб той трагічнай падзеі. Помнік зрабілі ў выглядзе кутоў абарэлай хаты і ўстаноўленага побач крыжа. На тым зрубе замацавана мемарыяльная табліца са звесткамі пра трагедью і словамі: «Жыві і памятай! Беражы мір на зямлі!». Побач паставілі інформацыйную табліцу з QR-кодам.

На мітынгу падчас адкрыцця помніка старшыня Ганцавіцкага райвыканкама Уладзімір БЯЛОЎ адзначыў, што ў Год гістарычнай памяці ўдзяляеца асаблівая ўвага захаванню прайдуў аўтадзеях мінулай вайны:

— Кожнаму новаму пакаленню мы будзем перадаваць памяць не толькі пра герайзм і самаадданасць нашых продкаў у справе абароны Радзімы, але і пра боль ахвяр, якую зрабіла наш народ больш моцным, навучыла берагчы мір і спакой. Гэты памятны знак будзе свайго роду пасланнем з мінулага ў сучаснае і будучое, каб жылі і помнілі.

У гады вайны загінуў кожны чацвёрты жыхар Ганцавіцкага раёна. Фактычна няма ніводнага населенага пункта, які бы так інакш не пацярпеў ад рук захопнікаў. Мяркуеца, што памятны знак накшталт таго, што адкрылі ў Задуб'e, з'явіцца ва ўсіх спаленых вёсках, паведамі старшыні.

Пасля жалобнага мітынгу яго ўдзельнікі пасадзілі алею памяці.

**Святлана ЯСКЕВІЧ.**  
Фота дадзена аддзелам ідэалогіі і па справах моладзі Пінскага райвыканкама, Пінскай міжраённай прокуратурай і БелТА.